

**АДМЫСЛОВЫ ВЫПАДАК
ЗВАРОТУ ABLATIVUS ABSOLUTUS**

Зварот *ablativus absolutus* можа быць няпоўным і складацца з лагічнага дзейніка (назоўнік, прыметнік, займеннік у *ablativus*) і іменнай часткі лагічнага выказніка (назоўнік або прыметнік у *ablativus*). Дзеяслоў *sum*, які з’яўляецца дзеяслоўнай часткай лагічнага выказніка, апускаецца, паколькі не ўтварае форм *participium praesentis activi* і *participium perfecti passivi*.

У якасці іменнай часткі лагічнага выказніка ўжываюцца назоўнікі *dux* — *правадыр, палкаводзец*; *consul* — *консул*; *iudex* — *суддзя*; *auctor* — *аўтар, творца, дарадчык*; *adjutor* — *памочнік*; *testis* — *сведка*; *magister* — *настаўнік*; *puer* — *хлопчык*; *senex* — *стары* і г. д.; прыметнікі *vivus* — *жывы*; *mortuus* — *мёртвы*; *invitus* — *які не жадае*; *consciūs* — *які ведае*; *insciūs* — *які не ведае*; *salvus* — *непашкоджаны, цэлы* і г. д.

Такі зварот звычайна перакладаецца назоўнікамі з прыназоўнікам: *Cicerōne consule* — *падчас консульства Цыцэрона*; *Hannibāle duce* — *пад камандаваннем Ганібала* і г. д.

**АГЛЯД СІНТАКСІЧНЫХ ЗВАРОТАЎ
(СТАНДАРТНЫЯ ВЫПАДКІ)**

| Кіруючы дзеяслоў | Лагічны дзейнік | Лагічны выказнік | Злучнікі |
|---|-----------------|------------------|-------------------------------|
| Accusativus cum infinitivo | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • пэўна-асабовая форма; • незалежны стан | accusativus | infinitivus | <i>што, каб</i> |
| Nominativus cum infinitivo | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • няпэўна-асабовая/безасабовая форма; • залежны стан | nominativus | infinitivus | <i>што, каб</i> |
| Ablativus absolutus | | | |
| — | ablativus | participium | <i>калі, так як, хоць, як</i> |

Лагічны дзейнік перакладаецца назоўным склонам. Лагічны выказнік перакладаецца асабовай формай, прычым яго стан захоўваецца.